

НЯДЗЕЛЯ, 27 МАЯ

БЕЛАРУСЬ 1
6.20 Існасць.
6.45 Слова Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Пяцідзясятніцу.
6.55, 15.30 Меладрама «Формула каханья».

8 КАНАЛ
9.00, 12.05, 13.55, 18.40, 21.00, 23.40 «Надвор'е».
9.05 Мультипарад.
9.30 «Мой любімы гадаванец».

СТБ
7.00 «Далёкія сваякі».
7.25 «Салдаты-13».
9.00 «Аўтапанарама».

ВТБ
6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 «Калекцыя ідэй».
9.00 «Спытайце кухара».

БЕЛАРУСЬ РТР БЕЛАРУСЬ
7.00 М/ф.
7.10 Серыял «Байкі Міцця».
9.05 Меладрама «Павер, усё будзе добра...».

13.40 Бухта капітанаў.
14.20 Фільм-казка «Пітэр Пен».

6.00, 1.00 «PLAY».
8.30 «Калекцыя ідэй».
9.00 «Спытайце кухара».

7.00 М/ф.
7.10 Серыял «Байкі Міцця».
9.05 Меладрама «Павер, усё будзе добра...».

10.00 «Сябры майго гаспадарца».
10.30 «Самы разумны».
12.00 Скетч-шоу «Адна за ўсімі».

5.00 «Мае сучаснікі».
6.00 «Ранішняя пошта».
6.40, 0.20 «Лягучы машы».
8.00 «Сустрэча за 66-й паралеллю».

5.00 «Еўраныюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 «Гаспадыня гасцініцы».

7.00 М/ф.
7.10 Серыял «Байкі Міцця».
9.05 Меладрама «Павер, усё будзе добра...».

10.00 «Сябры майго гаспадарца».
10.30 «Самы разумны».
12.00 Скетч-шоу «Адна за ўсімі».

5.00 «Мае сучаснікі».
6.00 «Ранішняя пошта».
6.40, 0.20 «Лягучы машы».
8.00 «Сустрэча за 66-й паралеллю».

5.00 «Еўраныюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 «Гаспадыня гасцініцы».

7.00 М/ф.
7.10 Серыял «Байкі Міцця».
9.05 Меладрама «Павер, усё будзе добра...».

10.00 «Сябры майго гаспадарца».
10.30 «Самы разумны».
12.00 Скетч-шоу «Адна за ўсімі».

6.30, 12.30 Прыгоды «Паэзвестках крмінальнага вышуку...».
7.55, 13.55 Драма «Бацькоўскі дзень».

5.00 «Еўраныюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 «Гаспадыня гасцініцы».

7.00 М/ф.
7.10 Серыял «Байкі Міцця».
9.05 Меладрама «Павер, усё будзе добра...».

10.00 «Сябры майго гаспадарца».
10.30 «Самы разумны».
12.00 Скетч-шоу «Адна за ўсімі».

8.25, 12.25 Казкі рускіх пісьменнікаў.
23.00 Баявік «Блакітная сталя».

5.00 «Еўраныюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 «Гаспадыня гасцініцы».

7.00 М/ф.
7.10 Серыял «Байкі Міцця».
9.05 Меладрама «Павер, усё будзе добра...».

10.00 «Сябры майго гаспадарца».
10.30 «Самы разумны».
12.00 Скетч-шоу «Адна за ўсімі».

19.00, 1.00 Серыял «Дзевяты аддзел».
20.00, 2.00 Серыял «Мангоўскія войны-6».

5.00 «Еўраныюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 «Гаспадыня гасцініцы».

7.00 М/ф.
7.10 Серыял «Байкі Міцця».
9.05 Меладрама «Павер, усё будзе добра...».

10.00 «Сябры майго гаспадарца».
10.30 «Самы разумны».
12.00 Скетч-шоу «Адна за ўсімі».

5.00, 12.00, 18.00 Шалёныя вынаходнікі.
6.00 Даліна грызлі, або Поле бітвы — Елаўстоўн.

5.00 «Еўраныюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 «Гаспадыня гасцініцы».

7.00 М/ф.
7.10 Серыял «Байкі Міцця».
9.05 Меладрама «Павер, усё будзе добра...».

10.00 «Сябры майго гаспадарца».
10.30 «Самы разумны».
12.00 Скетч-шоу «Адна за ўсімі».

8.00, 13.00, 17.00, 20.00, 0.00, 3.00, 5.00 Сусветны падарожнік.
9.00, 22.00 Блакітны кантынент.

5.00 «Еўраныюс».
9.00 «Звычайны канцэрт».
9.35 «Гаспадыня гасцініцы».

7.00 М/ф.
7.10 Серыял «Байкі Міцця».
9.05 Меладрама «Павер, усё будзе добра...».

10.00 «Сябры майго гаспадарца».
10.30 «Самы разумны».
12.00 Скетч-шоу «Адна за ўсімі».

Едзеш паміж радамі? Знікні!

ЧАМУ АЎТАМАБІЛІСТЫ І МАТАЦЫКЛІСТЫ НЕ ЛЮБЯЦЬ АДЗІН АДНАГО І ШТО З ГЭТЫМ РАБІЦЬ?

З прыходам вясны аўтамабілістам даводзіцца часцей глядзець у люстэрка — на дарогах з'явіліся матацыклі. І канфлікты паміж кіроўцамі аўтамабіляў і матацыклістамі сталі ўспыхваць з новай сілай.

— 90% загінулых матацыклістаў складаюць людзі, якія першы-другі год за рулём матацыкла. У мяне вадзіцельскі стаж 22 гады.



матацыкліста з BMW, які выехаў на сустрэчную паласу. У выніку матацыкліст застаўся без нагі.

ваджэння няма, — кажа Аляксандр Тарасаў. — Матацыклі — адзін з выдатных сродкаў перамяшчэння, на якім можна праехаць праз усю затору досыць хутка.

Крыты статыстыкі
Дарчы, пра статыстыку: па словах старшага інспектара УДАІ МУС Беларусі Станіслава САЛАУА, за 4 месяцы гэтага года з удзелам матацыклістаў адбылося 41 ДТЗ, у якіх 4 чалавекі загінулі і 142 атрымалі раненыя рэзанні ступені цяжкасці.

— Трэба быць больш культурнымі на дарозе! — заклікае Аляксандр Тарасаў. — Калі матацыклістце абганяе, кіроўцы былі ў невярарозым выглядзе.

Ну, а сваякі... Іх, як правіла, паляжае захапленне матацыклам, яны бяцца, як бы матацыкліст не пакалечыўся або, яшчэ горш, не загінуў на дарозе.

Скутарамі лічацца двухколавыя транспартныя сродкі з аб'ёмам рухавіка да 50 кубікаў (кубічных сантыметраў).

Паглядзі ў люстэрка задняга віду!
Старшыня мотаклуба «Жыццё ў руху» Аляксандр ТАРАСАЎ сцвярджае, што ў сталяці больш за ўсё проблем узнікае з неспрапрактыкаванымі матацыклістамі.

Святлана БУСЬКО.
Скутарамі лічацца двухколавыя транспартныя сродкі з аб'ёмам рухавіка да 50 кубікаў (кубічных сантыметраў).

Кропка на планеце


N54°09.375' E27°13.931'

РАДАШКОВІЦКІЯ КУРАНТЫ

ВАНДРОУКА па слядах славуэта песняра прывяла мяне ў Радашковіцкі касцёл Святой Тройцы: 12 ліпеня 1882 года ў гэтай святніні быў ахрышчаны будучы народны паэт Беларусі Янка Купала.

З часоў Янкі Купалы ў касцёле мала што захавалася: невялікая частка керамічнай падлогі, масіўныя дзвярныя завесы, два вяртныя парафіяныя абразы, каваны крыж над брамай і гадзіннік.

Прынёс гадзіннік у храм калекцыянер і амаатар-романціст Віктар Зялёнка — колішні дырэктар радашковіцкай музычнай школы.



адрамантаваўшы, перадаў у храм. Павеслі «куранты» на той самай калоне і на той самы крук.

Цяпер Галіна Недашкоўская адказвае за гадзіннік і адзін раз на два з паловаю тыдні старанна заводзіць яго.

Вонкава ж касцёл не пацярпеў. І брама перад храмам захавалася разам з каванымі вясніцамі. На браму вярнуць стары каваны крыж.

Анатоль КЛЯШЧУК, Фота аўтара. Радашковічы